


Міланскі праект для Гродна,

або Яшчэ адна ідэя
Леонарда да Вінчы



Генрык Літвін, начальнік управління ўстаноў культури і народнай творчасці Міністэрства культуры Наталля Аўдзеева, дырэктар НББ Раман Матульскі, а таксама вядучыя гісторыкі, мастацтвазнаўцы, літаратуразнаўцы, архітэктары, якія займаюцца вывучэннем эпохі Адраджэння і яе ўплыву на культуру Вялікага княства Літоўскага, даследуюць, якім чынам адбываліся ўзаемасувязі дзвюх культур. Нашу краіну прадстаўлялі такія навуковуцы, як Уладзімір Конан, Тамара Габрушы, Уладзімір

дзе цягам доўгага часу жыла каралева Бона: яго старажытны цэнтр літаральна дыхае італьянскім Адраджэннем.

Усе тыя этапы ў архітэктуры, што прыйшла Італія, мінула і Вялікае княства Літоўскае. На пачатку XVI стагоддзя эта была позняя готыка, потым фарміруеца мясцовы Рэнесанс, а пасля адбываецца пераход да барока. У італьянскім горадзе Бары (там пэўны час жыла Бона Сфорца) захаваліся архітэктурныя кампазіцыі, якія, паводле слоў Тамары Габрушы, пацвердзілі яе думку, што Бона Сфорца і Ізабэла Арагонская былі выхаваны на эстэтыцы Мілана, дзе працяглы час уладары род Сфорцаў. У Мілане шмат гадоў працаваў славуты Леонарда да Вінчы. Жывапісец у той час быў венным капеланам. Істотнае месца ў



Ужо ў часы Сярэднявечча кожны новы агульнаеўрапейскі стиль, кожная эпоха арганічна адбіваліся на развіцці айчынных жывапісу, архітэктуры, музыкі. Аналізу гэтых тэндэнций і была прысвечана Міжнародная навуковая канферэнцыя "Эпоха Адраджэння ў Беларусі", што адбылася на мінулым тыдні ў Нацыянальнай бібліятэцы ў рамках акцыі "Італьянскае Адраджэнне ў Беларусі", якая будзе доўжыцца да 14 лістапада.

У сваім выступленні Надзвычайны і



Эдмінас Багданас, Джулія Прыдジョンі, Генрык Літвін,
Раман Матульскі, Наталля Аўдзеева.

Паўнамоцны Пасол Італіі ў Беларусі Джулія Прыджені падкрэслі, што гуманітарным праектам італьянскі бок надае вялікую ўвагу. "Узаемадачыненні ў сферы



культуры, — зазначыў італьянскі пасол, — як і ў сферы эканомікі — вельмі значныя. Кажучы пра эпоху Адраджэння, нельга абысці постасць Боны Сфорцы, якая з'яўлялася каралевай Рэчы Паспалітай і, адначасова, вялікай княгіній Вялікага княства Літоўскага. Менавіта ёй, як і ўпілыу італьянскага Адраджэння на культуру і мастацтва ВКЛ, прысвечаны гэты форум".

У працы канферэнцыі, што доўжылася два дні, прынялі ўдзел Надзвычайні і Паўнамоцны Пасол Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Эдмінас Багданас і Надзвычайні і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Польшча ў нашай краіне

Кароткі, Настасся Скяп'ян, Сяргей Лошіш, Мікалай Волкаў ды іншыя. Даследчыкі адзначалі, што ў найбольшай ступені рэнесансныя павевы адблісці на беларускай архітэктуры і выяўленчым мастацтве.

Доктар мастацтвазнаўства Тамара Габрусь, у прыватнасці, зазначыла, што ўсе плыні, адлюстраваныя ў дойлідстве Рыма, Венецыі, Вероны, Падуі, Равэні, Міланы, Неапала і іншых гарадоў Італіі — античныя, хрысціянскай архітэктуры, рэнесанснай і пострэнесанснай, эпохі барока, — супадносяцца з архітэктурай Беларусі, з яе культурай. Рэнесансны ўздым назіраўся на беларускіх землях у XVI стагоддзі, калі тут уладарыла каралева Бона, якая ведала творчасць Леанарда да Вінчы. З імем каралевы звязана і будаўніцтва Рагачоўскага замка. У італьянскім стылі пабудаваны Ляхавіцкі, Нясвіжскі замкі, камяніца Вітаўта ў Гродне.

Вялікае княствіва Літоўскае другім у Еўропе пасля Італіі пачало ўзвядзенне барочных будынкаў. Першым такім збудаваннем стаўся касцёл у Нясвіжы, спраектаваны вядомым дойлідам Бернардоні. Нават праспект

Незалежнасці ў Мінску, яго пасляванная забудова, як адзначыла Тамара Габрусь, мае рысы італьянскага Адраджэння. Але адной з самых ранніх фартыфікацыйных пабудоў у падобным стылі ў ВКЛ быў Заслаўскі замак. Асобнае месца займае Пінск,

ягоны архітэктурнай спадчыне займае праектаванне фартыфікацыйных збудаванняў.

Сярод італьянцаў было нямала людзей, захопленых творчасцю Леанарда, яго ідэямі, у тым ліку — і Бона Сфорца, якая прыехала разам са сваёй світай у Рэч Паспалітую. Не выпадкова італьянскія дойліды, якія прыбылі сюды, адбudoўвалі Вавельскі замак у Кракаве, а потым прымаў ўдзел у будаўніцтве замка ў Вільні. Гродна ў 1541 годзе атрымала водаправод, былі забрукаваны яго вуліцы, гандлёвая плошча. Мінск пасля пажару 1547 года пачаў адбudoўвацца па плане, распрацаваным італьянскімі спецыялістамі. У цэнтры горада распачалі ўзводзіць мураваныя жылыя пабудовы, якія называлі камяніцамі. У гэты час з'явіўся тэрмін "палац" — ад італьянскага слова "палаца".

Напрыканцы міжнароднай канферэнцыі ў НББ Пасол Італіі зазначыў, што яго краіна мае намер развіваць двухбаковыя стасункі на новым узроўні, надаць культурнаму, гуманітарнаму супрацоўніцтву новы імпульс. Ён нагадаў, што ідзе размова пра адкрыццё у Мінску Інстытута культуры Італіі, плануецца заключэнне пагаднення з беларускім бокам аб супрацоўніцтве ў культурнай, адукатыўнай галінах, у справе наладжвання абменаў паміж універсітэтамі дзвюх дзяржаў.

Наталля КІРПІЧЭНКАВА

На здымках: "Аўтапартрэт"

Леанарда да Вінчы; чарцёж шматкупальнага касцёла (праект Леанарда да Вінчы).

Касцёл Божага Цела ў Нясвіжы (акварэль канца XIX ст.); чарцяжы

Джаванні

Марыя Бернардоні.
Ілюстрацыі прадастаўлены
Тамарай ГАБРУСЬ

